

## Пілігрымка “Глыбокае-Браслаў”

### Дазвол ад бацькоў

(дазвол патрэбны ўсім пілігрымам да 18 год, калі бацькі не ідуць у пілігрымцы)

1. Імя і прозвішча пілігрыма .....
2. Дата нараджэння .....
3. Адрас жыхарства .....
4. Нумар тэлефону да бацькоў .....
5. Імя, прозвішча і нумар тэлефона апекуна на час пілігрымкі (апякун патрэбны ўсім пілігрымам да 16 год, калі бацькі не ідуць у пілігрымцы)

Я, ....., **выражаю згоду на ўдзел майго сына/дачкі ў пілігрымцы з 20-23 жніўня 2025 г. Таксама выражаю згоду на правядзенне ўсіх неабходных медыцынскіх працэдур ва ўмовах пагрозы для жыцця або здароўя майго дзіцяці.**

.....

*дата*

.....

*подпіс*

## Пілігрымка “Глыбокае-Браслаў”

### Дазвол ад бацькоў

(дазвол патрэбны ўсім пілігрымам да 18 год, калі бацькі не ідуць у пілігрымцы)

1. Імя і прозвішча пілігрыма .....
2. Дата нараджэння .....
3. Адрас жыхарства .....
4. Нумар тэлефону да бацькоў .....
5. Імя, прозвішча і нумар тэлефона апекуна на час пілігрымкі (апякун патрэбны ўсім пілігрымам да 16 год, калі бацькі не ідуць у пілігрымцы)

Я, ....., **выражаю згоду на ўдзел майго сына/дачкі ў пілігрымцы з 20-23 жніўня 2025 г. Таксама выражаю згоду на правядзенне ўсіх неабходных медыцынскіх працэдур ва ўмовах пагрозы для жыцця або здароўя майго дзіцяці.**

.....

*дата*

.....

*подпіс*